



Слова парламентарыю

Дэпутат Валерый ВАРАНЕЦКІ:

«Меркаваў бы правільным у гэтай сітуацыі стварыць нешта накшталт нацыянальнага савета або круглага стала»

«Звязда» папрасіла пракаментаваць падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі, члена Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі па міжнародных справах Валерыя Варанецкага.

— Валерый Іосіфавіч, як вы ацэньваеце сітуацыю, што склалася ў краіне?

— Відавочна, што ў краіне склалася вельмі складаная, крызісная сітуацыя. У гэтых умовах нам усім трэба быць асабліва ўважлівымі адно да аднаго, паважаць розныя пазіцыі і пункты гледжання, не дзяліць грамадства на сваіх і чужых... Трэба захаваць грамадзянскі мір і згоду ў краіне. Гэта самае важнае. Меркаваў бы правільным у гэтай сітуацыі стварыць нешта накшталт нацыянальнага савета або круглага стала, які стаў бы месцам абмеркавання шляхоў выхаду з крызісу і далейшага развіцця нашай краіны. Натуральна, што ў ім павінны ўдзельнічаць аўтарытэтыя прадстаўнікі ўлады і грамадзянскай супольнасці, палітычных сіл, грамадскіх дзеячаў, рабочага руху, царквы і г. д. І, вядома, удзельнічаў прэзідэнцкай «гонкі».

Вельмі важна сёння таксама забяспечыць неўмяшанне



знешніх акцёраў у нашы ўнутраныя справы і нашу ваенна-палітычнаю бяспеку. У сувязі з гэтым хачу нагадаць аб гарантыях бяспекі, дадзеных Беларусі з боку Расіі, ЗША, Вялікабрытаніі і Францыі ў Будапешцкім мемарандуме 1994 года.

— Што зараз адбываецца ў парламенце, як дэпутаты рэагуюць на шматлікія заявы пра насілле з боку праваахоўных органаў падчас дэманстрацый у перыяд з 9 да 14 жніўня?

— Дэпутаты ў цяперашні час працуюць у парламенце і акругах. У пятніцу група дэпутатаў сустракалася ў парламенце з праваабаронцамі, прадстаўнікамі БАЗ, грамадзянскай супольнасці, каб абмеркаваць становішча, якое склалася ў краіне, і самыя болевыя і праблемныя пытанні, якія хвалююць усіх нас. Размова атрымалася вельмі эмацыянальная, зацікаўленая і,

спадзяюся, карысная. Натуральна: усе мы вельмі балюча перажываем за тое, што адбываецца ў грамадстве і краіне.

— Ці ёсць асабіста ў вас сумненні ў адсутнасці маштабных фальсіфікацый падчас сёлетніх прэзідэнцкіх выбараў?

— Цяпер у сеціве з'явілася досыць сведчанняў разнастайных фальсіфікацый падчас выбараў. Ёсць і адпаведныя звароты ў пракуратуру, да праваахоўных органаў. Усім фактам фальсіфікацый неабходна даць адпаведную прававую ацэнку. Мы ўсе хочам справядлівасці і сумленных выбараў. Гэта вельмі важна.

— Як вы можаце пракаментаваць заявы вашых калег па дыпламатычнай службе аб падтрымцы пратэснага руху ў краіне?

— У кожнага з нас заўсёды ёсць выбар. І кожны мае права рабіць яго так, як лічыць для сябе магчымым. Але трэба памятаць, што галоўнае для ўсіх нас — захаваць грамадзянскі мір, згоду і давер у грамадстве, захаваць і ўмацаваць наш агульны дом — нашу родную Беларусь — у якім жывём мы і ў якім будучы жыць нашы дзеці і ўнукі.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

На сувязі крызісных псіхолагаў

У прадстаўніцтве Дзіцячага фонду ААН (ЮНІСЕФ) у Беларусі намерваюцца сфакусіравацца на рабоце, якая здольная дапамагчы ўсім: і бацькам, і дзецям, пацярпелым у час пратэстных акцый. Зараз яны ўдасканальваюць сістэму гэтых паслуг і збіраюцца стварыць сістэму, якая дазволіць аб'яднаць крызісных псіхолагаў, дапамога якіх цяпер патрэбная як ніколі.

— Спецыялісты, якія пабывалі каля месцаў часовага ўтрымання грамадзян, кажуць, што шмат псіхолагаў і валанцёраў ужо гатовыя аказаць дапамогу і намагаюцца гэта рабіць. Аднак патрэбны ўдзел прафесіяналаў, бо людзі, якія пацярпелі, перажылі моцны шок, — акрэсліў Дзмітрый ШЫЛІН, старшы каардынатар па пытаннях аховы дзяцінства Дзіцячага фонду ААН (ЮНІСЕФ) у Беларусі. — Каб гаварыць з імі, патрэбны тыя, хто ведае крызісную псіхалогію, а такіх спецыялістаў у краіне, на жаль, няшмат, і іх патэнцыял трэба зараз аб'яднаць.

Нагадаем, што юрыдычную дапамогу бацькам і дзецям прадстаўніцтва ЮНІСЕФ разам са спецыялістамі Беларускай рэспубліканскай калегіі адвакатаў пачало аказваць праз чат-бот у Telegram @kids_lawyer_bot яшчэ з 22 ліпеня. Па серадах з 16.00 да 18.00 можна абмеркаваць пытанні грамадзянскага і сямейнага права. Штодня людзям

дапамагаюць разабрацца з акалічнасцямі крымінальнай і адміністрацыйнай адказнасці.

Калі дзіцяці і яго бацькам патрэбна юрыдычная дапамога, тэрміновая кансультацыя або неабходна даведацца, дзе знайсці найбліжэйшага адваката, можна таксама звяртацца па бясплатную кансультацыю да Telegram-бота, параў каардынатар дзіцячага фонду ЮНІСЕФ:

— Людзі, якія сталі сведкамі гвалту, могуць адчуваць цяжкія перажыванні: разгубленасць, неразуменне, дэзарыентацыю, боль, страх, бяссілле. З наступствамі псіхалагічнай траўмы цяжка справіцца нават даросламу, але асабліва ад гэтага пакутуюць дзеці, у якіх менш жыццёвага вопыту і ведаў. Каб разам дапамагчы малым, мы падрыхтавалі кароткія чэк-лісты пра тое, як дапамагаць дзецям розных узростаў. Іх можна знайсці па спасылцы <https://www.unicef.by/press-centr/395.html>.

Ірына СІДАРОК.

юнісеф
для кожнага ребенка

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ В СИТУАЦИИ НАСИЛИЯ ИЛИ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА

бесплатно

круглосуточно

анонимно

8-801-100-16-11



ШТО Ё СВЕЦЕ РОБІЦЦА

У Расіі пачалася вытворчасць вакцыны ад каранавіруса



Міністэрства аховы здароўя РФ, пачалася ў Расіі. Пра гэта паведамляе ТАСС са спасылкай на прэс-службу Міністэрства аховы здароўя.

«Пачата вытворчасць вакцыны ад каранавіруснай інфекцыі COVID-19, распрацаванай НІЦЭМ імя Гамалеі Міністэрства аховы здароўя Расіі», — гаворыцца ў паведамленні.

Расія 11 жніўня першая ў свеце зарэгістравала вакцыну ад каранавіруса, яна атрымала назву «Спадарожнік V». Прэпарат быў распрацаваны Нацыянальным даследчым цэнтрам эпідэміялогіі і мікрабіялогіі (НІЦЭМ) імя Гамалеі і прайшоў клінічныя выпрабаванні ў чэрвені—ліпені. Ён заснаваны на ўжо вядомай платформе, на якой стварылі яшчэ шэраг вакцын. Кіраўнік Беларускага Фонду прамых інвестыцый Кірыл Дзмітрыеў заяўляў, што Расія ўжо атрымала заяўкі ад 20 краін на пастаўку 1 мільярда доз вакцыны.

ВУП Японіі скараціўся на рэкордныя за 40 гадоў 27,8 %

ВУП Японіі з-за ўведзеных абмежавальных мер для недапушчэння распаўсюджвання COVID-19 за другі



Па звестках канцылярыі кабінета міністраў Японіі, гэта стала найбуйнейшым падзеннем з 1980 года, калі ў краіне пачалі весці падобную статыстыку.

З 7 красавіка ў Японіі дзейнічаў абвешчаны ўрадам рэжым надзвычайнай сітуацыі. З канца мая ўлады паступова сталі аслабляць меры, якія закранулі эканамічную актыўнасць у краіне.

Як паведамляе агенцтва Kyodo, спажывецкія выдаткі ў краіне знізіліся на 8,2 % у параўнанні з папярэднім кварталам. Экспарт тавараў і паслуг скараціўся на 18,5 %.

Па звестках на 17 жніўня, у Японіі зарэгістравана больш за 56,9 тысячы выпадкаў заражэння каранавіруснай інфекцыяй, памерлі 1116 чалавек.

Пасля выбуху ў Бейруце ў партах Егіпта ўтылізуюць небяспечныя рэчывы

Пасля разбуральнага выбуху, што прагрымеў у сталіцы Лівана Бейруце 4 жніўня, у Егіпце прынята рашэнне ўтылізаваць усе небяспечныя рэчывы,



квартал бягучага года (з красавіка да чэрвеня) скараціўся на рэкордныя 27,8 % у параўнанні з папярэднім кварталам, паведамляе японская тэлерадыёкампанія NHK.

якія захоўваюцца ў марскіх партах краіны. Пра гэта паведаміў міністр фінансаў Егіпта Мухамед Мааіт, перадае ТАСС.

«Тое, што здарылася ў Бейруце, прымусіла нас вывучыць нашу ўласную сітуацыю, і мы ўжо нават пазбавіліся ад вялікай колькасці закінутых і безгаспадарных небяспечных матэрыялаў, якія знаходзіліся ў партах», — адзначыў міністр. Ён дадаў, што да снежня гавані Егіпта будуць цалкам ачышчаны.

Прычынай трагедыі ў Ліване стала тое, што падчас зварачных работ адбылося ўзгаранне звыш 2,7 тысячы тон аміячнай салетры, канфіскаванай мытнымі службамі шэсць гадоў таму. У выніку выбуху былі знішчаны і пашкоджаны тысячы дамоў, больш за 300 тысяч чалавек засталіся без прытулку. Загінулі 178 чалавек, пацярпелі каля 6 тысяч. Дзясяткі лічацца зніклымі без вестак.

У Лондане памёр унук Нурсултана Назарбаева Айсултан

У Лондане памёр Айсултан Назарбаеў — унук першага прэзідэнта Казахстана Нурсултана Назарбаева і сын экс-спікера Сената Дарыгі Назарбаевай, паведамляе партал zakon.kz.

«Сёння ноччу ў Лондане памёр Айсултан Назарбаеў. Прычына смерці высвятляецца. Папярэдне — спыненне сэрца. Іншыя падрабязнасці пакуль невядомыя. Праз некалькі дзён Айсултану Рахатавічу споўнілася 63 гадоў», — гаворыцца ў паведамленні.

